


Уладзімір Карапкевіч



...кляты лёс, калі будучыня твора
залежыць ад таго,
як на яго нехта паглядзіць...

«Беларусь – гэта цэлы сусъвет у Сусъвеце»

Лісты Уладзіміра Карапкевіча да Мікалая Улашчыка.

Сярод вялікай колькасці разнастайных па складзе і зъмесцае фондаў асаўтага паходжаннія вядомых беларускіх вучоных, пісьменынкаў, грамадска-культурных дзеячаў, якія захоўваюцца ў аддзеле рэдкіх кніг і рукапісаў Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, нельга не адзначыць рукапісны архіў беларускага гісторыка, археографа, этнографа, краязнаўца Мікалая Мікалаевіча Улашчыка.

Лёс М.М. Улашчыка быў трагічным – безпадстаўна авбінавачаны, тройчы рэпрэсаваны, ён зьведаў засыценкі ГУЛАГу, быў пазбаўлены магчымасці працаваць на Бацькаўшчыне, але ўсё жыцьцё заставаўся адданым свайму прызванию – гісторыі.

М.М. Улашчык – аўтар працаў па пытаннях сацыяльна-эканамічнага разьвіцця класавай барацьбы на Беларусі і ў Літве, археаграфіі і крыніцазнаўству гісторыі Беларусі да каstryчніцкага перыяду, проблемах беларуска-літоўскага летапісання, этнографіі і фальклорыстыкі. Ён падрыхта-

ваў да выданьня два тэмы "Поўнага збору рускіх летапісаў", у якіх былі сабраныя ўсе вядомыя беларуска-літоўскія хронікі, што зьяўляюцца каштоўнай крэйніцай па гісторыі культуры беларускага і літоўскага народаў.

Нягледзячы на тое, што М.М. Улашчыку не было дазволена працаўцаў на Беларусі, усё яго жыцьцё і творчая дзейнасць былі звязаны з Бацкаўшчынай. Таленавіты вучоны, чалавек энцыклапедычных ведаў, яркая асона, Мікалай Мікалаевіч шчодра дзяліўся вопытам з маладымі беларускімі калегамі, прымаў удзел у навуковым і культурным жыцьці рэспублікі, пільна сачыў за навінкамі беларускай навуковай і мастацкай літаратуры, вёў шырокую перапіску.

Мікалай Улашчык пакінуў багатую творчую спадчыну. У яго рукапісным архіве захоўваюцца матэрываляы творчага характару, сярод якіх чарнавікі і шматлікія матэрываляы, сабраныя вучонымі-гісторыкамі падчас працы над яго асноўнымі манаграфіямі: "Перадумовы сялянскай рэформы 1861 г. у Літве і Захадній Беларусі", "Нарысы па археаграфіі і крэйніцаўству гісторыі Беларусі феадальнага перыяду", "Уводзіны ў вывучэнне беларуска-літоўскага летапісання", гісторыка-этнографічным нарысам "Вёска Віцкаўшчына". У архіве таксама захоўваецца рукапіс яго "Краязнаўства", чарнавікі, накіды, варыянты шматлікіх нарысаў, артыкулаў, успамінаў, рэцензіяў, водгукі і інш.; біяграфічныя матэрываляы; цікавыя фотаздымкі; артыкулы і дасыльдаваныя аб яго жыцьці і творчай дзейнасці.

Засталася вельмі багатая эпісталлярная спадчына вучонага. Сярод яго карэспандэнтаў былі пісьменнікі, мастакі, вучоныя многіх краінаў сьвету, сябры: Гаўрыла Гарэцкі, Янка Брыль, Іван Мележ, Пятро Глебка, Станіслаў Шушкевіч, Ніл Глебіч, Уладзімір Караткевіч, Ларыса Геніош, Адам Мальдзіс, Анатоль і Валянцін Грыцкевічы і інші. Значная частка лістоў М.М. Улашчыка да розных асонаў і ўстановаў захавалася ў архіве ў выглядзе машынапісных копіяў. Відаць, частка пісьмаў друкавалася на машынцы ў двух экземплярах і другі заставаўся ў хатнім архіве.

Сярод пісьмаў розных асонаў да М.М. Улашчыка ў рукапісным архіве захоўваюцца 2 лісты Уладзіміра Сямёнавіча Караткевіча.

У першым з публікуемых лістоў ідзе гаворка пра раман У.Караткевіча "Каласы пад сярпом тваім", які быў выдадзены на рускай мове Маскоўскім выдавецтвам "Советскій пісатель" у 1974 годзе. В. Шчадрына, якая перакладала творы пісьменніка з беларускай мовы, адзначала цяжкасці, з якімі раман выдаваўся ў Маскве. Рэцензіі маскоўскіх крытыкаў былі адмоўныя, выдаваць раман вядомага беларускага пісьменніка не зьбіраліся. В. Шчадрыной параділ з'яўніцца да М.М. Улашчыка, матывуючы тым, што вучоны-гісторык добра ведае беларускую літаратуру і не адмовіцца даць водгук на раман. Так і здарылася. Дзякуючы прыхільнаму, грунтоўнаму водгуку М.М. Улашчыка, раман у рускім перакладзе выйшаў у сьвет, а потым неаднаразова перавыдаваўся. У першым лісьце У.Караткевіча да М.М. Улашчыка, які напісаны алюкам і не датаваны, ідзе размова аб водгуку на раман "Каласы пад сярпом тваім", які вучоны даў у кастрычніку 1973 г. Таксама ўзгадваецца кватэра па вул. К. Маркса, у якую У.Караткевіч з жонкай і маці ўсяліўся 25 красавіка 1973 г. Таму можна лічыць, што гэты ліст У. Караткевіч напісаў у траўні-верасені 1973 г. Лісты Уладзіміра Караткевіча друкуюцца паводле правапісу арыгіналаў.

Т. ЖУК,

Загадчык сектару аддзелу рэдкіх кніг і рукапісаў ЦНБ НАН Беларусі.

У.С.Караткевіч – М.М.Улашчыку
[Не пазней за верасень 1973 г.]

Даражэнкі Мікалай Мікалаевіч!

Прабачце, але абставіны, звязаныя з “Каласамі”¹ не дазваляюць мне доўга злouжываць Вашай гасціннасцю.

Мы, мабыць, праста не зразумелі адзін – аднаго. Вы сказали: «па абедзе, гадзіны ў трыв – трыв трывцаць». Ну а тут атрымалася, што мне яшчэ трэба да размовы з Лесючоўскім² (яна будзе заўтра) павідаца з двума – трывма людзьмі.

Калі будзе такая патрэба, каб Вам разгледзець раман – яго Вам прынясуць. Я не прашу у Вас водгутка прыязнага. Ацаніце реч, як яна ёсць. Шкада, калі зарэжуць працу 12-ці год.

І ў заключэнне. У мяне цяпер цудоўная хата ў Мінску. Адрас яе і тэлефон:

Мінск, Карла Маркса 36 кв. 24 (наўскос ад Купалаўскага тэатра). Тэлефон 22-22-98. Лічыце, што ў Вас цяпер ёсць другая Ваша і Вашай сям'і хата.

Дужа шкадую, што так атрымалася. Ад усёй душы спадзяюся, што праз месяцы чатыры (яна ўжо на падыходзе) дашлю Вам чарговую беларускую кніжку³.

Ул. Каараткевіч.

(*APKiR ЦНБ НАН Беларусі. Ф. 44. Вон. 1. Адз. зах. 934. Арк. 1*)

*У.С. Каараткевіч – М.М. Улашчыку
2 ліпеня [19]82 г.*

Дарагі Мікалай Мікалаевіч!

Прабачце за доўгае маўчанне. Карэспандэнт з мяне ўвогуле ніякі, але гэты год (год сабакі) неяк зусім выбіў мяне з сядла і фізічна і духоўна. Ледзь не з смага пачатку года пачаў хварэць (жоўцевы пухір, а значыць ледзь перанервуешся або цяжкія думкі рынуць – гатовы прыпадак, а жыццё наша, на жаль, дае для гэтага прорву падстаў), і вось зараз ледзь-ледзь выкарасківаюся. Акрамя таго, звалілася бездань працы, ды яшчэ прахадной, няўдзячнай, можа камусыці і патрэбнай, толькі не табе самому. Са студзеня пераклаў «багдановічаўскі» цыкл вершаў адной бедалагі, хворай украінскай паэтэсы⁴, напісаў рэцензіі на некалькі паэтычных зборнікаў, прычым адзін з іх пра гісторыю, так што давялося даследванне пісаць; зрабіў некалькі артыкулаў і эсэ (адно пра Украіну для новага альманаха «Братэрства»⁵ і адно пра Кіеў для «Маладосці»⁶). Як бачыце, усё гэта не сабе і не для душы, але ж рабіць паслугі і памагаць людзям таксама трэба.

Акрамя таго скончыў п'есу пра паўстанне Вашчылы пад назвой «Маці ўрагану» (патроху і да Магілёва, як бач, з часам дабяруся). Коласаўцы гастралююць у Сімферопалі, дык вылятаў туды і чытаў ім, а пра рэзультат пакуль нічога не ведаю, як яшчэ яны разбяруцца, ды як яшчэ ў міністэрстве паглядзяць. Кляты лёс, калі будучыня твора залежыць ад таго, як на яго нехта паглядзіць!

Ну і яшчэ скончыў і здаў на кінастудыю сцэнарый трохсерыйнага фільма па «Чорным замку Альшанскім». Лёс таксама пакуль невядомы. І ўсё гэта хворы. А цяпер яшчэ вісіць на мне заказ, кніга пра Мсціслаў. І яшчэ – «Каласы» трэба ўрэшце канчаць.

А настрой такі, што здаецца, усе сілы вычарпаў. І, здаецца, плюну я на ўсё гэта, да махну на Камчатку, а пасля на Сахалін, а пасля на Чорнае мора ды

¹ Раман У. Каараткевіча «Каласы пад сярпом тваім».

² М.В.Лесючоўскі – крытык, працаўшт ві выдавецтве «Советский писатель».

³ Кніга апавядання і аповесцей У.Каараткевіча «Вока тайфуна».

⁴ Цыкл вершаў Майі Львовіч «У вянок Максіму Багдановічу».

⁵ Эсэ У.Каараткевіча «Абраная».

⁶ Эсэ У. Каараткевіча «Мой се градок!».

прайдуся з рыбакамі. І так аж да асенніх дажджоў, да лістапада, а там зноў засяду за работу. А дальбог, так і зраблю! Абрыдла ўсё, папера, і тая абрыдла.

Дзякую Вам за добрую думку пра «Зямлю»¹. Скора выйдуць пасля дваццацігадовай забароны «Леаніды»² /цъху-цъху-цъху!/ – дашлю іх Вам.

З цікаласцю прачытаў артыкул пра Вас, але, мяркуючы па тым, што Вы напісалі ў лісце да мяне, Вашы асабістыя ўспаміны былі б значна цікавей. Дальбог, напісалі б! Мемуарная літаратура ў нас у зародыши, практычна зусім яе няма. А што гэта за літаратура без мемуараў? Камусыці трэба пачынаць. Вось Вы і пачніце. Чалавек Вы разумны, відалы, зычлівы, разбірацца ў людзях умееце. Можа атрымашца дужа цікавая рэч.

А Беларусь і мне здавалася аднастайнай, пакуль ведаў я Оршу ды Рагачоў. А як пабываў на Наваградчыне, прайшоў Палессе, паўночны азёрны край, Белавежу і інш. – пераканаўся, што гэта цэлы сусвет у Сусвеце, розны, разнастайны, з самымі непадобнымі людзьмі, краявідамі, дрэвамі. І ў кожнай ракі, у кожнага возера, у кожнага гарадка (што асабліва датычыща Палесся і Заходніяй, якія менш нівеліравала вайна) сваё аблічча, невыказна цікавае, калі да яго прыгледзішся.

Ці збераглося хаця нешта з фотак Вашага колішняга падарожжа з Купаліхай?

Прыязджайце. А прыехаўшы заходзьце ў госці. І не чакайце для гэтага Каляд.

Ваш Ул. Каараткевіч.

(APKiP ЦНБ НАН Беларусі. Ф. 44. Вол. 1. Адз. зах. 934. Арк. 2.)

¹ Нарыс У.Караткевіча “Зямля пад белымі крыламі”

² Раман У.Караткевіча “Нельга забыць” (вядомы пад назвай “Леаніды не вернуцца да Зямлі”)

